



**ПАВЕРІ**, п р y м х і, з а б а б о н ы, народныя ўяўленні, меркаванні, заснаваныя не на рацыянальным вопыце чалавека, а на адвольных, часта вобразна-асацыйтыўных супастаўленнях, на веры ў існаванне містычных сувязей паміж з'явамі навакольнага свету і лёсам чалавека. Аб'ектыўнасць прычынна-выніковай сувязі ў такіх прадказаннях парушаеца. Узнікненне П. заснавана на імкненні прадказаць будучыню ці параіць, засцерагчы, наўру растлумачыць паходжанне незразумелай з'явы, асвятліць невядомы факт, грунтуючыся проста на выдумцы, фантазіі. Ахоплівалі вялікае кола інтарэсаў чалавека, усе сферы яго жыцця і дзейнасці. У іх адблісія нар. ўяўленні пра стварэнне Сусвету, пра навакольную прыроду, пра нараджэнне, жыццё і смерць чалавека і яго душу. П. ляжаць у аснове разнастайнай варажбы, тлумачэння сноў, чарадзейства, знахарства, рытуальных дзеянняў, магічных прыгаворак, забарон і інш. Тэматычны спектр П. значна шырэйшы, чым спектр *прыкмет*, з якімі ў народзе П. нярэдка атаясмліваюцца, але ў адрозненне ад прыкмет П. пабудаваны на памылковых светапоглядах. У сувязі з гэтым П., як і інш. жанры вуснай нар. творчасці, надзелены элементамі мастацкага зместу. П. як і прыкметы заключаюць у сабе меркаванні, парады і забароны, часта набліжаюцца да *прыказак*; маюць некаторае падобенства з *казкамі* і *легендамі*, калі апавядаюць пра нябачныя цуды, пра міфічных істот; П. змыкаюцца з *гульнямі народнымі*, калі ў пэўных дні го-да ці пры канкрэтных сітуацыях людзі

загадвалі на свой лёс, на каханне ці на ўраджай будучага лета; П. ўпляталіся ў драматургію сямейных і календарных абраадаў, імі быў запоўнены кожны крок будзённага жыцця чалавека. Узнікненне і бытаванне шматлікіх П. — вынік пэўнага творчага працэсу. Яны нараджаліся ў выніку недастатковасці навуковых ведаў народа на пэўных стадиях яго развіцця.

*Lit.:* Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 1. Зямля стаіць пасярод свету... Мн., 1996; Тоё ж. Кн. 2. Жыцця адвечы лад. Мн., 1998; Тоё ж. Кн. 3. Зямная дарога ў вырай. Мн., 1999.

У.А.Васілевіч.